



ЫТАННІ, ЯКІЯ АТРАБУЮЦЬ АДКАЗАУ

Вырашаючы задачу захавання і забеспячэння даступу да матэрыялаў, назапашаных за стагоддзі, архівісты ўесь час з'яўляюцца сведкамі спусташальнага дзеяння часоў. Значная частка матэрыялаў XIX—XX стагоддзяў знаходзіцца ў стане разбурэння. Кіслотная папера, на якой яны створаны, проста не разлічана на дойгае захаванне. Наўрад ці хтосьці цалкам усведамляе сур'ёзнасць і маштабы такога разбурэння. Гаворачы аб праблеме захавання папяровых матэрыялаў, большасць людзей лічыць, што гэтая праблема тычыцца толькі старых і рэдкіх дакументаў, што ёй павінны займацца спецыялісты. Яны не разумеюць таго, якая істотная частка парынальна нядайніх пісьмовых запасаў знаходзіцца ў небяспечы і можа быць назаўсёды страчана. Нават навукоўцы, якія залежаць у сваёй даследчыцкай працы ад матэрыялаў XIX—XX стагоддзяў, не з'яўляюць сабе, якія вялізныя аб'ёмы дакументаў знаходзіцца ў такой небяспечы.

У агульным сэнсе, калі мы сур'ёзна намераны разглядаць сябе як цывілізаванае грамадства, якое ўсведамляе, што для разумення сучаснасці і будучыні неабходна вывучаць мінулае, то проста абавязаны рабіць усё, каб захаваць гэту пісьмовую інтэлектуальную гісторыю. Гэта значыць, мы павінны выбіраць захаванне.

У больш конкретным сэнсе, калі мы прааналізуем маштабы праблемы, то зразумеем, што немагчыма захаваць звычайнімі спосабамі ўсе рукапісныя кнігі і дакументы, якім пагражае незваротнае разбурэнне. Калі ўлічыць недахоп сродкаў і тэмпы такога разбурэння, то прыйдзеца выбіраць найлепшае з магчымых рашэнняў у кожным конкретным выпадку. Ключавым тут, напэўна, з'яўляецца



Гэтай грамаце часоў Яна II Казіміра Вазы — амаль трэх паловай стагоддзі. Як захаваць каштоўны дакумент для нашадкаў?

слова "выбіраць". Паўстае шэраг пытанняў... Як захаваць матэрыялы і ў якой ступені належыць захоўваць арыгіналы? Наколькі карысным можа аказацца правядзенне масавых мерапрыемстваў па раздзяленню і хімічнай нейтралізацыі папяровых дакumentaў? Ці вырашаюць гэтыя праблемы мікрофільмаванне і захаванне даных у электроннай форме?

Апрача таго, існуе пытанне, што захоўваць? Ці павінны займацца пытаннямі нацыянальнай спадчыны ўстановы кожнай краіны паасобку? Як вызначыць прыярытэты і як раздзяліць і каардынаваць працу гэтих установ? Што рабіць з матэрыяламі, якія не з'яўляюцца часткай спадчыны дадзенай нацыі? Якія наступствы могуць быць для таких ка-

лекцый, калі асноўны прыярытэт будзе ўдзяляцца захаванню нацыянальнай спадчыны? Якім чынам разныя краіны могуць ажыццяўляць супрацоўніцтва з мэтай захавання максімальнай колькасці дакументаў, не дубліруючы свае намаганні?

Сёння на некаторыя з гэтых пытанняў поўнага адказу не існуе. У той жа час неабходна зрабіць цяжкі выбар, ад якога будзе залежаць доступ да нашай дакументальнай спадчыны ў будучым.

Асаблівасці гісторычнага шляху Беларусі прывялі да таго, што вялізная колькасць дакументаў, якія тычацца яе тэрыторыі і гісторыі, зараз знаходзяцца ў архівах Расіі, Польшчы, Літвы, Украіны і іншых краін. Таму для нас азначаная пытанні гучаць асабліва актуальна. Доступ да гісторычнай інфармацыі, што змяшчаецца ў гэтых дакументах, жышчёва неабходны для развіцця беларускай культуры, навукі і нацыянальнай самасвядомасці. У той жа час перамяшчэнне ў Беларусь арыгіналаў усіх гэтих дакументаў уяўляеца невырашальнай задачай. Вырашэнне гэтай праблемы трэба шукаць на шляху сучасных інфармацыйных тэхналогій і народжаных імі новых канцептуальных падыходаў.

За апошнія дзесяцігоддзі з'явіліся якасна новыя сродкі капіравання, захавання і перадачы інфармацыі: мікрафільмаванне, мікрафішыраванне, ксеракапіраванне і, нарэшце, разнастайная камп'ютэрная тэхніка і сістэма камунікаций. Гэта патрабуе новага падыходу да самага памяцця дакумента.

Доўгі час у архіўнай практицы панавала разуменне дакумента як матэрыяльнага аб'екта, на якім зафіксавана пэўная інфармацыя. Іншымі словамі, ключавым было памяцце аб'екта, гэта значыць, носьбіта інфармацыі, а памяцце ўласна інфармацыі – другасным. У свеце памнажальных аппарату і камп'ютэраў, дзе копія часам не адрозніваецца ад арыгінала і лёгка пераносіцца з аднаго носьбіта на другі, патрэбны іншы падыход. Пад дакументам сёння ўсё часцей разумеюць перш за ўсё інфармацыю, зафіксаваную на нейкім матэрыяльным носьбіце. Ключавым памяццем становіцца менавіта інфармацыя, а носьбіт – другасным.

Прымененне такога падыходу да праблемы захавання архіўнай спадчыны Беларусі азначае, што зыходныя носьбіты інфармацыі (арыгіналы дакументаў у традыцыйным разуменні) могуць захоўвацца ў тых сковішчах, дзе яны апынуліся па волі лёсу. Нашы намаганні павінны быць накіраваны на вяртанне перш за ўсё інфармацыі, якая змяшчаецца ў іх, шляхам пераносу яе на новыя носьбіты. У былой трактоўцы гэта азначае капіраванне дакументаў, у сучаснай – стварэнне новых версій гэтих дакументаў, якія эквівалентныя з пункту гледжання інфармацыйнай каістоўнасці, але адрозніваюцца па ўмовах выкарыстання.

Безумоўна, пры капіраванні непазбежна губляюцца нейкія асаблівасці арыгінала, звязаныя з фактурай носьбіта. Гэта прынцыпова, калі разглядаць дакумент у якасці музейнага экспаната. Але архівістаў, як і на ведальнікаў архіваў, цікавіць перш за ўсё не музейная, а інфармацыйная функцыя дакумента. Вяртаючыся да праблемы выбару, пра якую размова ішла вышэй, яе можна сформуляваць больш вузка: ці трэба накіраваць нашы абмежаваныя рэсурсы на захаванне, аднаўленне, вяртанне памярочных і іншых дакументаў як матэрыяльных аб'ектаў, ці лепш гэтыя сродкі кінуць на захаванне перш за ўсё інфармацыі?

Ход падзеі сам падштурхоўвае нас да адказу. Усё роўна з пункту гледжання захаванасці дакументаў архівы, якія захоўваюць арыгіналы, абмяжоўваюць доступ да іх, прадастаўляючы карыстальнікам мікрафільмы альбо мікрафішы. У перспектыве вельмі верагодны і пераходна электронныя рабочыя копіі.

Пры гэтым з'яўляецца цэлы шэраг новых магчымасцяў. Калі арыгінал можа захоўвацца толькі ў адным месцы, то раўнацэнныя версіі – усюды, дзе ў іх ёсць патрэба. Электронныя копіі можна перадаваць па каналах сувязі, тыражыраваць на кампакт-дисках.

У якасці прыкладу паспяховай рэалізацыі такога падыходу можна прывесці мікрафільмаванне дакументаў Метрыкі Вялікага княства Літоўскага, ажыццёўленай ў Расійскім дзяржавным архіве старажытных актаў у Маскве, дзе захоўваецца



Із зімавога – тэхнічнага апрацоўка рэсурсу дакументаў былога ЦК КПБ. Над імі шычуюць (злева направа) Вялянціна Кулікова і Любое Саковіч з Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь

гэты унікальны фонд. Сёння практична раўнацэнная мікрафільмы выдаюцца карыстальнікам, якія звяртаюцца як непасрэдна ў гэты архіў, так і ў гісторычныя архівы Мінска, Вільні, Кіева, куды былі перададзены іх копіі. У такіх умовах месца захавання арыгінала ў пэўнай ступені губляе бытую актуальнасць. Можна сказаць, што інфармацыя Метрыкі стала агульным здабыткам краін, да гісторыі якіх яна мае дачыненне.

Яшчэ адным прыкладам можа служыць *Радзівілаўскі летапіс, арыгінал якога захоўваецца ў Санкт-Пецярбургу*. Нядайна выпушчана факсімільнае выданне гэтага летапісу, а таксама створана электронная копія, якая распаўсюджваецца на кампакт-дысках. Сёння інфармацыя, якая знаходзіцца не толькі ў тэксле летапісу, але і ў яго унікальных ілюстрацыях, даступная кожнаму, хто можа сабе дазволіць набыццё факсімільнага альбо электроннага выдання.

Тут мы зноў закранаем праблему кошту. Усё ж такі стварэнне копій, якія практична раўнацэнныя арыгіналам, застаецца дастаткова працягай і драгой справай. Праўда, выдаткі можна істотна панізіць за кошт тыражыравання. Менавіта электронныя копіі выглядаюць у гэтым сэнсе даволі перспектывнымі. Хаця яны і патрабуюць даволі вялікіх першапачатковых выдаткаў на набыццё камп'ютэрнай тэхнікі, наступнае тыражыраванне аднойчы створаных копій ажыццяўляецца хутка і парунальна танна. Тым не менш, мікрафільмы і мікрафіши таксама пакуль рана скідваць з рахунку.

Дзякуючы ўкараненню сучасных інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, дынамічны


працэс пабудовы нашай калектыўнай памяці, без умоўна, атрымаў імпульс. З'яўленне інфармацыйных сетак, сістэм электроннай сувязі, масавае лічбавае кафіраванне вярбальнага і выяўленчага матэрыялу, забеспячэнне хуткага доступу да сусветнай інфармацыі праз інфармацыйныя сеткі і сістэмы прывялі да рэвалюцыйных змен у гэтай вобласці.

Безумоўна, такія змены яшчэ не гарантуюць павелічення працягласці жыцця інфармацыі. Наадварот, нам пацянцуе, калі лічбавую інфармацыю можна будзе прачытаць гадоў праз дваццаць пасля яе запамінання. Нават калі носьбіт такой інфармацыі ўдасца захаваць у добрым стане на працягу некалькі дзесяцігоддзяў, праблема застанецца, бо абсталяванне і праграмнае забеспячэнне састарэюць значна раней. У якасці аднаго з выйсцяў часам прапаноўваецца *рэгурярная міграцыя* – перанос інфармацыі з адных носьбітаў і сістэм на іншыя. Гэта, аднак, патрабуе пастаянных матэрыяльных і інтэлектуальных затрат, а сумарны кошт такога вырашэння праблемы сёння прадказаць немагчыма. Відавочна, што ў эпоху электронікі патрэба ў адзінкавых стратэгіях захавання і забеспячэння доступу становіща яшчэ больш актуальнай.

У многіх установах Еўропы, асабліва Усходній і Цэнтральнай, архівісты усё яшчэ вядуть барацьбу за захаванне матэрыялаў у асноўным паасобку. У той жа час маецца шэраг цікавых праектаў і каштоўныя вопыт, які набыты асобнымі ўстановамі, але не перададзены іншым, часам нават колегам у сваёй краіне. Па-ранейшаму няма адзінай крыніцы базавай інфармацыі адносна ажыццяўляемых даследаванняў і праектаў, што



Пакуль што праца над архіўнымі дакументамі часцей выглядае такім чынам



Але камп'ютэрная тэхніка – сёння ўжо звычайная з'ява для архіўных устаноў Беларусі

стварае рызык дубліравання намаганняў. Са з'яўленнем мабільных сродкаў сканіравання інфармацыі, якія дазваляюць цалкам уводзіць старонкі дакументаў у камп'ютэр непасрэдна ў чытальнай зале архіва, гэта рызык дубліравання яшчэ больш узрастает. Пры той колькасці дакументаў, копіі якіх трэба тэрмінова ствараць, мы не можам дазволіць сабе двойчы капіраваць тыя самыя дакументы замест таго, каб праста тыражыраваць аднойчы створаныя копіі.

Стварэнне агульнаеўрапейскай платформы магло бы таксама садзейнічаць распаўсяджанню вынікаў даследаванняў да ўзроўню іх практычнага выкарыстання. Сёння лагічным выбарам з'яўляецца *стварэнне электроннага цэнтра*. Для кожнага асобнага праекта такі цэнтр забяспечыў бы найлепшыя ўмовы доступу да інфармацыі па самаму нізкаму кошту. Прытым у бліжэйшыя гады павінен быць пашыраны доступ да яе праз міжнародныя інфармацыйныя сеткі. Больш таго, такая арганізаваная электронная база даных магла бы выкарыстоўвацца для стварэння друкаваных і электронных публікаций, у прыватнасці, даведнікаў і бібліяграфій, для тых, хто не мае доступу да міжнароднай сеткі.

Для павышэння ўзроўню разумення проблемы захавання і вяртання документальнай інфармацыі мы павінны выкарыстоўваць звычайную друкаваную матэрыялы, а таксама матэрыялы, адрасаваныя конкретным групам. Выкарыстанне друкаваных матэрыялаў па-ранейшаму актуальнае, бо аўтаматызацыя яшчэ не так шырокая распаўсяджана, асабліва ў краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, дзе далёка не кожны мае доступ у міжнародную сетку. Стан спраў, верагодна, будзе хутка мяняцца, аднак сёння прыходзіцца выкарыстоўваць і каналы сувязі, і друкаваныя, і лічбавыя дакументы.

Мы ведаем, што на гэты год рыхтуеца канферэнцыя ў Лісабоне. Яе мэтай будзе ацэнка існуючых тэхналогій па забеспячэнню доўгатэрміновага доступу да dokumentальнай спадчыны. Перавагі і недахопы розных метадаў будуць прааналізаваны на падставе вынікаў даследчыцкіх і іншых работ. Ацэнка метадаў будзе ўключаць пытанні рестаўрацыі, хімічнай нейтралізацыі, мікрофільмавання, сканіравання і лічбавага кодзіравання. Асноўная ўвага на канферэнцыі будзе звернута на матэрыялы на папяровых носьбітах, але будуць і даклады, прысвечаныя пытанням захавання іншых носьбітаў. Дакладчыкі будуць прадстаўляць ЗША і краіны Еўропы, якія маюць вопыт правядзення работ у конкретных абласцях навуковых даследаванняў альбо ўдзелу ў адпаведных праектах.

У сучасным свеце, дзе новая інфармацыя з'яўляецца з небывалай хуткасцю, мы спадзяёмся на правядзенне дыскусій па пытаннях будучыні ўсіх ведаў, назапашаных на працягу стагоддзяў. Мы імкнемся давесці да свядомасці людзей, што *клопат пра нашу інтэлектуальную спадчыну патрабуе вялізнага ўкладання вопыту, часу і грошай*. Для таго, каб наша калектыўная памяць не знікла бясследна, як гэта адбываецца з паперай, якой мы не давяраем, нам неабходна знайсці сродкі яе пастаяннага абраўлення і абмену. Гэта задача не завяршаецца адным захаваннем іх вяртаннем з замежжа носьбітаў такай памяці – яна сягае значна далей і ўключае ў сябе няспыннае трансфармаванне і перафарматыраванне, каб забяспечыць пастаянны доступ у свет дакументаў. Толькі пры такіх умовах наша калектыўная памяць здолеет пазбегнуць лёсу многіх дакументаў, якія павольна ператвараюцца ў пыл на архіўных паліцах, толькі тады яна застанецца жывой традыцыйай перадачы ведаў.